

Паслухаць кнігу на беларускай мове? Не праблема, калі ў вас ёсьць яе варыянт на аўдыёдышку. Знайсі ў продажы беларускую аўдыёкнігу не так цяжка, калі задаща падобным жаданнем. З іншага боку, аўдыёкніг на беларускай мове відавочна не шмат, а пра тыя, што выпустілі айчынныя выдаўцы, не ведае не толькі большасць аматараў літаратуры, але і тыя, хто працуе з кніжкай прафесійна: бібліятэкарэ, настаўнікі, культработнікі. Айчынная аўдыёкніга толькі пракладае сабе шлях да спажыўца, і намаганняў па яе распаўсюджванні яўна не дастаткова. Найперш гэта датьчыцца стратэгічнага мыслення адзелаў збыту і маркетолагаў, у чью задачу, поруч з кніжнай прадукцыяй, уваходзіць і прасоўванне на рынку аўдыяльных тавараў.

Пройдзе зусім няшмат часу, і на чарговым Дні беларускага пісьменства — 6 верасня ў Смаргоні — будзе прадстаўлена ўсё, чым ганарацца нашы літаратары і кнігавыдаўцы. Спадзяёмся, што гэтым разам аўдыёкнігам і мультымедыя-дыхкам знойдуць належнае месца. А гэта, магчыма, з'явіцца штуршком да папулярнызациі названай прадукцыі.

Прапанова... экзатычная

Яшчэ напрыканцы мінулага стагоддзя навукоўцы загаварылі пра так званую "аўдыёвізуальную рэвалюцыю". Імклівае развіццё навукі і тэхнікі, распаўсюджванне персанальных камп'ютэраў, Інтэрнeta прывяло да таго, што большую частку інфармацыі сучасны чалавек атрымлівае з экрана. Больш за тое: "экранная культура" прапануе новыя формы існавання класічных твораў літаратуры. Спецыялісты ж адзначаюць рэзкі спад цікавасці да самога тэксту...

Адзначым, што электронныя носьбіты, у тым ліку аўдыёкнігі, даўно сталі звыклым таварам на папіцах замежных крам, а на самым буйным у свеце Франкфурцкім кніжным кірмашы ўжо некалькі гадоў выданні на паперы знаходзяцца ў меншасці.

Аднак літаратура ўсё роўна знаходзіць свой шлях да чалавека, няхай і ў выглядзе такога спецыфічнага прадукту. Даволі шырокое яго прадстаўніцтва ёсьць і на айчынным рынку медыя-рэсурсаў. Але іншае пытанне — якая доля ў ім нацыянальнага прадукту? "Увогуле, аўдыёкніга — з'ява спецыфічная, — кажа пісьменніца Людміла Рублеўская. — Пэўную ўвагу чытачоў яна адцягне, але не надоўга: услед за выбухам цікавасці, упэўнена, пойдзе спад. Папяровая кніга назаўсёды застанецца галоўнай формай існавання літаратуры. Аўдыёварыант тэксту прапануе пэўныя інтанациі, якімі карыстаецца чытальнік, тым самым адразу накіроўваючы чытача да таго ці іншага ўспрыніцця. Сама я з цікавасцю слухаю аўдыёкнігі, але замяніць звы-

шороках самім настаўнікамі. На жаль, зборнік гэты — ці не адзіны, зроблены на сёння дзяржаўным выдаўцом.

Попыт — ёсьць, а кніг — няшмат

Дык ці існуе сёння попыт менавіта на беларускія аўдыёкнігі? "Такі попыт ёсьць, — упэўнена адказвае дырэктар сталічнай "Цэнтральнай кнігарні" Вольга Глухоўская. — Прычым не толькі на творы айчынных аўтараў, але ўвогуле на агучаныя па-беларуску. Аднак, калі вы паглядзіце на наш паліцы, то заўважыце, у якой пропорцыі прадстаўлена рускамоўная і беларускамоўная літаратура. Наконт аўдыёкніг — тое ж самае: дыскі з творамі ёсьць, іх няшмат, яны даражэйшыя за расійскія, але — парадокс?! — купляюць іх значна больш актыўна. Карыстаецца павагай не толькі наша класіка: пакупнікі запытваюць творы замежных аўтараў на беларускай мове".

А вось загадчык адзела маркетынгу РУП "Белкніга" Святлана Гук у вялікім попыце менавіта на беларускамоўную аўдыёкнігу не вельмі упэўнена. Па яе словаах, у асартыменте кнігагандлёвой арганізацыі такі від тавару, як аўдыёдышкі з запісамі літаратурных твораў, займае не першае месца, а беларускія — тым больш складаюць неўкую долю працэнта ад агульнай колькасці. Як лічачы у "Белкнізе", асноўны попыт на аўдыёчытанкі ёсьць з боку "спецыфічнай" аўдыторыі — настаўнікаў, вучняў — і ў маштабах краіны выра-

чайны тэкст, пераканана, яны не могуць".

Тым не менш, папіцы з літаратурнымі кампакт-дыскамі займаюць сёння не апошнія месца не толькі ў кнігарнях. Папулярнасцю, як кажуць прадаўцы, карыстаюца найперш класічныя творы і гукавыя варыянты кніг так званых "модных" аўтараў, імёны якіх нязменна выклікаюць інтарэс у пакупнікоў "папяровай" літаратуры. Запісваюць "дыскі-кнігі", як правіла, у Маскве, агучвае іх расійская акцёрская эліта, а таксама так званыя "медыйныя" асобы — папулярныя тэлевядучыя, музыканты — і, безумоўна, самі аўтары. А што ж у нас?

Пачаў з наведвання кніжнага кірмашу, якое засведчыла: тавар накшталт беларускай аўдыёкнігі — сапраўдная экзотыка. Паказаўшы аднаму з прадаўцу некалькі падобных айчынных выданняў, шчыра здзівіў яго ўжо самім фактам іх існавання.

І сапрауды: сярод стракатых вокладак беларускія назвы сустракаюцца даволі рэдка. Праўда, апошнім часам з'явіўся цэлы шэраг дыскаў прыватных выдаўцуў, дзе ў выкананні майстроў беларускай сцэны прадстаўлены, у асноўным, імёны класікаў нашага слова: Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Івана Мележа, Уладзіміра Караткевіча... Ёсьць і больш блізкія да нас па часе творы, але іх значна менш. Этыя імёны і вялікія па аб'ёме творы школьнай праграмы і карыстаюца найбольшым попытам у значнай частцы мэставай групы слухачоў аўдыёкніг — вучняў.

Сустрэу на паліцах кнігарні і праланову дзяржайнага выдавецтва "Мастацкая літаратура" — CD-зборнік "Творы па беларускай літаратуре" для завучвання на памяць: паэмы, вершы, проза, песні". Аднак прызначаны ён, усё ж такі, найперш для выкарыстання элементаў мультымедыя на

жаны німоцна.

Аднак інтарэс да падобнай прадукцыі канстатавалі, да прыкладу, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Загадчыца сектара па абслугоўванні дакументаў па музычным мастацтве Аліна Гайдук сцвярджае, што з кожным годам інтарэс да такой формы літаратуры толькі расце. Аб гэтым сведчыць і спецыяльная выстаўка, якая праходзіць з гэтymi днямі ў НББ.

"Людзі прыходзяць да нас з жаданнем паслу хаць аўдыёкнігу ўсё часцей. Аднак з усяго фонду беларускіх найменніў — толькі каля 50, прычым частка з іх выпушчана яшчэ на вінілавых дысках. Сярод старых эдзінак захоўвання, збольшага, — унікальныя запісы галасоў класікаў нацыянальнай літаратуры, якія чытаюць свае творы", — кажа супрацоўніца бібліятэкі. Праўда, не кожны мае дастаткова часу, каб праслу хаць усю кнігу ў чытальнай зале. А перапісаць кнігу на свой но сьбіт каштуе значных грошай: хвіліна копіі з сучаснага кампакт-диска ў Нацыянальнай бібліятэцы каштуе 130 — 150 рублёў, а з рарытэтнага вінілавага — усе 430. Працягласць жа запісу, бывае, складае дзесяткі гадзін... Таму гэтай паслугай карыстаюца не такчаста. Вялікай проблеме з камплектаваннем фондаў беларускіх аўдыёкніг у Нацыянальнай бібліятэцы няма, праблема — у колькасці саміх кніг..."



Аднак роля бібліятэкі ў пашырэнні аўдыёкніг узрастает у рэленах. Не заўжды ёсьць магчымасць набыць такія выданні ў кожную ўстанову культуры або адукацыі.

Наладзіць жа праслу хоўванне для арганізаваных груп і індывидуальных наведальнікаў у якасці яшчэ аднаго віду платных паслуг культработнікам пад сілу. Думаецца, такім чынам павялічыцца і колькасць наведальнікаў, і прыбытак устаноў, асабліва — цягам навучальнага года.



Першыя ластаўкі

"Справа з аўдыёкнігамі ў нашай краіне зрушилася з мёртвай кропкі, — кажа начальнік упраўлення выдавецкай дзейнасці і кніжнага гандлю Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алена Паўлава. — Прадукцыі такога кшталту дзяржаўныя выдавецтвы пакуль сапраўды падрыхтавалі не шмат, але пэўныя крокі ў гэтым напрамку мы зрабілі. У выдавецтве "Вышэйшая школа", напрыклад, ужо існуе спецыяльная студыя аўдыёзапісу.

Замінаюць развіццю, у тым ліку, і эканамічныя прычыны: у Беларусі існуе толькі пачатковая стадыя развіцця рынку аўдыёкніг. Таму іх вытворчасць і асартымент пакуль такія маленъкія. Не сакрэт, што з любога дыска цяпер можна зрабіць копію. У ЗША і Заходній Еўропе ўжо распачынаюцца судовыя працэсы супраць парушальнікаў аўтарскага права. Вось і ўявіце, як цяжка акупляюцца выданні, калі ў кожнага школьніка ёсьць магчымасць у любы момант зрабіць з іх копію ці спампаваць з Інтэрнэта".


Беларускія аўдыёкнігі, відавочна, будуть, у першу чаргу, стварацца ў разліку на настаўніцкую і вучнёўскую аўдыторыю. Галоўны рэдактар выдавецтва "Вышэйшая школа", Ганна Трушевіч

і мае ў планах намер працягваць працу па стварэнні аўдыёкнігі. Тым больш, што архіўнага матэрыялу для іх хапае.

Так, адзін пералік таго, што ўдалося змясціць выдаўцам усяго толькі на адным дыску, сапраўды ўражвае. Здавалася б, пры паразнай невялікім кошце ў пятнаццаты тысяч рублі і значнай практичнай карысці наклад у дзве тысячи экземпляраў павінен быў разысціся імгненна. Але дыскі і сёння ёсць у наяўнасці ў выдавецтве. Відаць, справа — не толькі ў выкананні, але і ў наладжванні стратэгіі рэкламы і продажу. Апошняму замінае адна істотная акапічнасць: як правіла, у буйных кніжных крамах, у адрозненні ад прылаўкаў нават дробных гандляроў дыскамі, няма спецыяльнага

**Знайсці даступную палічку
для беларускай аўдыёкнігі**

Тыраж "Гаворыць" за сябе



паведаміла "К", што не арганізацыя мае ўсе неабходнае тэхнічнае абсталяванне і плануе выпускаць аўдыёкнігі з мастацкімі творамі, запатрабаванымі, найперш, у навучальных установах. Пакуль што "Вышэйшая школа" выдала гукавыя варыянты дапаможнікаў па вывучэнні замежных моў і адпаведныя дадаткі да кніг па музыцы.

Як ужо адзначалася, летась унікальны дыск з запісамі чытанняў нацыянальнай класікі, у асноўным — з архіваў Белдзяржтэлерадыёкампаніі, падрыхтавала і выдавецтва "Мастацкая літаратура". Дыск прызначаны, найперш, для настаўнікаў і вучняў. Куратар праекта, вядучы спецыяліст выдавецтва "Мастацкая літаратура" Зосі Кустава лічыць, што ствараць аўдыёкнігі на беларускай мове вельмі неабходна менавіта цяпер, бо навучальныя ўстановы краіны маюць вялікую патрэбу ў літаратурным і музычным афармленні презентаций, урокаў, лекцый. "Добра выдадзеная аўдыёкніга робіць вялікую справу: нясе моладзі наша беларускае слова. Сучасных дзяцей вельмі часта цяжка прывучыць да кнігі. Аўдыёзапісамі ж яны карыстаюцца з куды большай ахвотай", — упэўнена яна. Па словах Зосі Куставай, "Мастацкая літаратура" не збираеца спыняцца на дасягнутым

абсталявання для іх праслушоўвання, таму пакупнікі не маюць магчымасці зрабіць паўнавартасны выбар. Мо па гэтай прычыне маркетолагі гандлёвой сеткі і лічаць аўдыёкнігі таварам нязначным. Зрэшты, тут усё звязана ў адно цэле: не ўкладвающа сродкі ў абсталяванне для забеспечэння продажу — няма высокіх паказыкаў.

Ва ўсім вінаваты... сабекошт?

Праблемы з выданнем айчынных аўдыёкніг збольшага — эканамічныя і маркетынгавыя. Сярод іх — сабекошт накладаў, якія значна меншыя, чым у тых жа расійскіх канкурэнтаў. Шмат грошай і часу вымагае падрыхтоўка самога запісу. У ідз-але добрая аўдыёкніга павінна нагадваць класічны радыёспектакль. Дарэчы, апошнім часам слухачы канала "Культура" кожны будні дзень у эфіры могуць паслухаваць чарговую частку нейкага класічнага літаратурнага твора. Зусім нядайна, да прыкладу, была завершана праца над радыёстаноўкай аповесці Васіля Быковава "Пастка".

Увогуле, у фондах Беларускага радыё знаходзіцца 154 тысячи аздзінак захоўвання аўдыёдокументаў, з якіх ці не трэцюю частку складаюць радыёспектаклі і чытанне літаратурных твораў, што могуць стаць добрай асновай для будучых дыскаў. Дык ці ёсьць магчымасць выдаць класіку літаратуры ў класічным жа выкананні? "Усе плёнкі — у добрым стане і пасля неабходнай рестаўрацыі могуць быць пераведзены на лічбавыя носьбіты", — сказала "К" старшы рэдактар группы рестаўрацыі фанаграм аддзела сістэматызацыі галоўнай дырэкцыі фондовых матэрыялаў Беларускага радыё Марына Палуян. Пытанне ж, відаць, — только ў засікаўленых асобых, якія змаглі б надаць гэтым запісам фармат аўдыёкнігі.

На ніве радыёэтата з 1986-га працеваў вядомы акцёр і дыктар Беларускага радыё Алег Вінлярскі. У XXI стагоддзі яго голасам прагучала аповесць "На імперыялістычнай вайне" Максіма Гарэцкага. "Пасля таго, як класічны твор Максіма Гарэцкага прагучай ў эфіры, было вырашана запісаць яго яшчэ раз — з музыкай і гукавымі спецэффектамі — ды выдаць у выглядзе аўдыёкнігі. Праца над ёй ішла амаль паўтара го-

да і ўключала ў сябе пэўную падрыхтоўку, працу над тэкстам, падбор музычнага суправаджэння", — кажа Алег Аляксандравіч. Зрэшты, гэта натуральная: "Радыётэтатру раней надавалі куды больш увагі і вельмі ўважліва працавалі над пасланкамі, рабілі па 10—12 дубляў кожнага эпізоду".

Іншая справа, што да поўнай рэалізацыі тыражу гэтай аўдыёкнігі, як і многіх іншых з беларускай літаратурай, пакуль яшчэ вельмі далёка...

Пакуль на Беларусі працяёмкім працэсам стварэння аўдыёкнігіў займаюцца збольшага энтузіясты. Дзяржаўныя выдавецтвы, такімі відэем, вывучаюць рынак, маючы грунт, на якім гэтая прадукцыя выклікала б найбольшую запатрабаванасць. Відавочна, што без програмнага падыходу з боку дзяржавы справа па выданні класікі беларускай літаратуры на аўдыёносбітах будзе мець спарадычны характар. Але займацца ёй трэба: попыт на такія выданні ёсьць і, відавочна, змяншацца ў бліжэйшай будучыні не стане.

Антон СІДАРЭНКА